



Секцыя 10: Пераклады і беларуская культура
Section 10: Translations and Belarusian Culture

**Панэль 10.4: Беларусістычная глотадыдактыка: праблемы выкладання
 беларускай мовы як замежнай**

Panel 10.4: Problems of Teaching Belarusian as a Foreign Language

Нядзеля, 17 верасня
Sunday, September 17th
9.00 – 12.00
Панэль 10.4
Panel 10.4
ILS, 01.074

<p align="center">Панэль 10.4 Беларусістычная глотадыдактыка: праблемы выкладання беларускай мовы як замежнай Нядзеля, 17 верасня, 9.00 – 12.00 Мадэратар: Надзея Старавойтава Panel 10.4 Problems of Teaching Belarusian as a Foreign Language Sunday, September 17th, 9.00 – 12.00 Moderator: Nadzieja Staravojtava</p>			
Надзея Старавойтава Nadzieja Staravojtava	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук Belarusian State Economic University, PhD in Philology	Выкарыстанне інтэрнэт- рэсурсаў у выкладанні беларускай мовы як замежнай The Use of Internet Resources for Teaching Belarusian as a Foreign Language
Радаслаў	Польшча	Кафедра	Беларуска-польскія

<p>Калета</p> <p>Radosław Kaleta</p>	<p>Poland</p>	<p>беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гуманітарных навук</p> <p>Department of Belarusian Studies, Warsaw University, PhD in Humanities</p>	<p>міжмоўныя амонімы як від моўных памылак у глотадыдактыцы</p> <p>Belarusian-Polish False Friends as a Type of Language Errors in Foreign Language Didactics</p>
<p>Лідзія Сямешка</p> <p>Lidziya Siameshka (Lidzija Siamieška)</p>	<p>Беларусь</p> <p>Belarus</p>	<p>Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, кандыдат філалагічных навук, прафесар</p> <p>The Republican Institute of Higher School, PhD in Philology, Professor</p>	<p>Лінгвакультурныя аспекты зместу навучання беларускай мове як замежнай</p> <p>Linguocultural Aspects of Teaching Belarusian as a Foreign Language</p>
<p>Алена Калечыц</p> <p>Alena Kalechyts</p>	<p>Славакія</p> <p>Slovakia</p>	<p>Універсітэт імя Канстанціна Філосафа ў Нітры, кандыдат філалагічных навук</p> <p>Constantine the Philosopher University in Nitra, PhD in Philology</p>	<p>З досведу выкладання беларускай мовы як замежнай (ва ўмовах падрыхтоўкі спецыялістаў па праграме “Усходнеславянскія мовы і культуры” ва Універсітэце імя Канстанціна Філосафа ў Нітры)</p> <p>On the Teaching Experience of Belarusian as a Foreign Language (Study Program “Eastern Slavic Languages and Cultures”, Constantine the Philosopher University in Nitra)</p>
<p>Ганна Шваба</p>	<p>Славакія</p> <p>Slovakia</p>	<p>Універсітэт імя Канстанціна Філосафа ў Нітры,</p>	<p>Беларуская мова як замежная: лінгвакраіназнаўчы</p>

<p>Hanna Shvaba</p>		<p>магістр Constantine the Philosopher University in Nitra, Master</p>	<p>падыход Belarusian as a Foreign Language: A Linguocultural Approach</p>
<p>Антон Сомін Anton Somin</p>	<p>Расія Russia</p>	<p>Нацыянальны даследчы ўніверсітэт “Вышэйшая школа эканомікі”, магістр National Research University Higher School of Economics, Master in Theoretical and Applied Linguistics</p>	<p>Падручнік “Белорусский язык. Самоучитель”: два стандарты беларускай мовы з пункту гледжання яе выкладання замежнікам The “Belorusskiy yazyk. Samouchitel” Textbook: Two Standards of Teaching Belarusian as a Foreign Language</p>
<p>Вольга Трацяк Volha Tratsiak</p>	<p>Польшча Poland</p>	<p>Кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта, магістр Department of Belarusian Studies, Warsaw University, Master</p>	<p>Курсы беларускай мовы ў Варшаве Belarusian Language Courses in Warsaw</p>